

СУСВЕТНАЯ ДЭПРЭСІЯ

Чым пагражае глабальны крызіс?



Інвестыцыйныя банкі Goldman Sachs і Morgan Stanley абвясцілі пра пачатак глабальнага крызісу, піша Bloomberg. На думку спецыялістаў, цяпер гаворка ідзе аб глыбіні і магчымай працягласці падзення. Эканаміст Чэтан Ах'я адзначае, што разглядае рэцэсію як базавы сцэнарый для глабальнай эканомікі ў 2020 годзе. Сусветныя фінансавыя рынкі цяпер у фазе фарміравання дна, таму інвестарам варта ўзмацняць пазіцыі на рынку рызыкоўных актываў і прадаваць долары, лічаць аналітыкі Morgan Stanley. Чаго магчыма чакаць надалей?

РЭКОРДНЫ СПАД

Каранавірус паставіў сусветную эканоміку на мяжу крызісу, які можа аказацца самым сур'ёзным за стагоддзе. Цяперашні эканамічны спад здольны аказацца больш разбуральным для дабрабыту насельніцтва планеты, чым фінансавы крах дзесяцігадовай даўніны. Тады заглухлую банкаўскую сістэму запусцілі цэнтрабанкі, надрукаваўшы грошы. Цяперашні крызіс падарваў усю эканоміку: і вытворчасць, і сектар паслуг, і попыт, таму патрэбныя мэтавыя інтэрвенцыі, на што давядзецца «скінуцца». «Гэтым разам праблема ў іншым — перабоі ў рэальнай эканоміцы. І яе немагчыма ліквідаваць выключна сіламі цэнтральных банкаў», — заўважыў Руперт Харысан з найбуйнейшага ў свеце інвестфонду BlackRock.

Як адзначаюць аналітыкі, антыкрызісныя інструменты, распрацаваныя пасля крызісаў сусветнай фінансавай сістэмы і еўразоны, прызначаны для барацьбы з праблемамі зусім іншага клопату. Гэтым разам усё інакш. Уладам усіх краін свету давядзецца выдаткаваць сотні мільярдаў долараў сродкаў падаткапацельшчыкаў, каб не столькі ліквідаваць прычыну крызісу — спыніць эпідэмію, колькі выправіць наступствы — падтрымаць пацярпелых людзей і бізнес. З гэтым могуць узнікнуць праблемы: дзейнічаць трэба хутка, рашуча, затратна і

пажадана ў каардынацыі з суседзямі, што палітыкам многіх краін даецца з цяжкасцю.

ЯК ВЫЙСЦІ З КАРАНЦІНУ?

Краінам ЕС давядзецца выдаткаваць за год каля 350 мільярдаў долараў на ліквідацыю наступстваў месчнага каранціну, падлічыла адна група эканамістаў. На што пойдучы гэтыя грошы? На тры асноўныя рэчы: падтрымку аховы здароўя, людзей і бізнесу. Першае дазволіць справіцца з эпідэміяй, другое — падтрымаць попыт у эканоміцы і сацыяльную стабільнасць, трэцяе — адрэзці прапанову тавараў і паслуг. Дзяржаўны падтрымка спатрэбіцца як людзям, якія пазбавіліся заробку з-за каранціну, так і кампаніям, якія страцілі рабочую сілу, пастаўшчыкоў і спажыўцоў. Яна можа быць аформлена ў выглядзе бюджэтных субсідый, падатковых прэферэнцый і грашовых кампенсацый. Сацыяльныя выдаткі многіх краін растуць, калі ўлады аслабляць палітыку на час крызісу, напрыклад, павялічваюць дапамогі па беспрацоўі і пашыраюць кола людзей, якія маюць права на гэтыя і іншыя выплаты, напрыклад, аплатныя бальнічныя.

Бізнес ужо б'е трывогу, і з першых крыкаў аб дапамозе ясна, што гаворка ідзе не толькі пра страты прыбытку. Мільёны чалавек пазбавяцца работы, тысячы фірмаў збанкрутуюць. Улады стаяць перад няпростым выбарам:

падтрымаць бізнес зараз ці потым дапамагачь беспрацоўным, ды яшчэ і ва ўмовах, калі ў казне ўсё менш грошай з-за скарачэння падатковых паступленняў.

ЧАРГА ПА ДАТАЦЫ

На перадавой крызісу цяпер турызм і авіяцыя. Сусветны савет па падарожжах і турызме (World Travel & Tourism Council (WTTC)) папярэджвае, што пандэмія можа сёлета пазбавіць галіну 50 мільёнаў рабочых месцаў і скараціць рынак турслуг на чвэрць. Толькі ў Іспаніі ў лютым запяўняльнасць гасцініц упала на 20—30 працэнтаў у параўнанні з мінулымі годамі. Яшчэ да поўнага ладкаўна атэлі Мадрыда страцілі кожнага чацвёртага пастаяльца, а Барселона — кожнага пятага.

Авіякампаніі рэзка скарацілі перавозку пасажыраў, спачатку ў Азію, а потым і ў ЗША і Еўропу. Яны не скупяцца на эпітэты, кажучы пра найгоршы крызіс у гісторыі грамадзянскай авіяцыі і ўжо папрасілі аб мільярднай дапамозе ва ўрадаў, хоць большасць забарон на палёты яшчэ не ўступіла ў сілу.

Пад пагрозай уся сфера паслуг: ад рэстаранаў і кінастудый да ўніверсітэтаў і таксі. Вялікі спорт пазбавіўся мільярдных прыбыткаў ад трансляцый і продажу білетаў. У чаргу па датацыі выстраіліся нават нафтагазавыя кампаніі, збянтэжаныя абвалам попыту і цэн на нафту. І гэтыя толькі пачатак. Пакет бюджэтнай дапамогі ў ЗША прайшоў толькі ніжнюю палату Кангрэса, і яго аб'ём вядомы толькі прыблізна: дакладна больш за 10 мільярдаў долараў, але, напэўна, менш за \$50 млрд, пра якія казаў прэзідэнт Дональд Трамп. ЕС паабяцаў выдзеліць каля 40 мільярдаў еўра. Пацярпелая больш за іншых

Італія — да 25 мільярдаў еўра, Швейцарыя і Паўднёвая Карэя — па 10 мільярдаў долараў, Егіпет — 6 мільярдаў, Францыя, Аўстралія, Новая Зеландыя і Японія паабяцалі зрабіць «усё магчымае», каб падтрымаць эканоміку за кошт казны. Кітай запусціў маштабную праграму стымулявання вытворчасці за кошт падатковых паліваў і льготных крэдытаў.

І гэты пры тым, што ні адна з гэтых краін пакуль не сутыкнулася ў поўнай меры з наступствамі крызісу. А яны будуць вельмі сур'ёзныя, цытуе Бі-бі-сі меркаванне эканаміста Махамеда эль-Эрыяна, які працаваў на кіруючых пасадах у МВФ і ў адміністрацыі Барака Абамы, а таксама ў інвестфондзе Pimco і страхавой кампаніі Allianz. «Мы жывём у глабальнай эканоміцы, заснаванай на ўзаемазвязанасці. Але раптам ахова здароўя запатрабавала ад нас сацыяльнай раз'яднанасці, падзелу і ізаляцыі. Гэта супярэчыць усяму таму, што ляжыць у аснове эканамічнага росту, дабрабыту і фінансавай стабільнасці», — апісаў эль-Эрыян перадумовы для паглыблення крызісу.

МІНУС 4 ТРЫЛЬЁНЫ

Да прыходу каранавіруса эканамісты чакалі сёлета росту сусветнай эканомікі прыблізна на тры працэнты. Цяпер яны прадказваюць рэцэсію і разыходзяцца толькі ў ацэнках яе працягласці — усё залежыць ад таго, як будзе развівацца пандэмія.

Калі па выніках года эканоміка так і не вырасце, свет недалічыцца прыкладна 4 трыльёнаў долараў. Гэта больш за ВУП Германіі, найбуйнейшай эканомікі Еўропы, і ў два з паловай разы больш за ВУП Расіі.

З трох вядучых сусветных эканомік — ЗША, Еўра-

саюза і Кітая — дзве яшчэ разлічваюць на прырост багацця, хай і меншы, чым чакалася, а адна — ЕС — поўным ходам рыхтуецца зацягваць паясы. Еўрапейскія чыноўнікі яшчэ ў пачатку ацэнкі прадказваюць спад па выніках года. Эканаміка ЗША, найбуйнейшая ў свеце, пакуль на шляху да росту, але і ў Амерыцы эканамісты паступова пачынаюць пераглядаць прагнозы. У сакавіцкім апытанні Чыкагскага ўніверсітэта яны аказаліся крыху мякчэйшыя, чым у еўрапейскіх калег: 62 % бачаць імавернасць маштабнай рэцэсіі ў свеце з-за каранавіруса супраць 82 % еўрапейскіх эканамістаў, пераважна зачыненых дома на каранціне.

Паколькі на ЗША, Кітай і ЕС прыпадае дзве траціны эканамічнай актыўнасці ў свеце, то спаду ў Еўропе і істотнага запаволення ў Кітаі будзе дастаткова для тармажэння ўсёй глабальнай эканомікі. А калі дадаць сюды пагрозу сыравінным краінам ад падзення цэн на нафту і металы, карціна становіцца яшчэ больш змрочная. Маштаб праблем на Захадзе пакуль не адлюстраваны ў статыстыцы, але пра яго можна прыблізна меркаваць па апераджальных індэкатарах з Кітая, дзе ў лютым замерла актыўнасць як у прамысловасці, так і ў сектары паслуг.

НАПЯРЭДАДНІ ДЭФОЛТАЎ

У агляднай перспектыве дэфолты могуць абвясціць адразу некалькі краін. Пра

гэта заявіў кіраўнік аддзела рынкаў у J. P. Morgan International Дэвід Стабс. Па словах аналітыка, у апошнія дзесяцігоддзі многія дзяржавы аб'яўлялі аб тым, што адмаўляюцца выконваць даўгавыя абавязацельствы. Газета The Independent паведаміла, што эканаміст Джэйс Каломба, які прадказваў крызіс 2008 года, папярэджваў пра новую фінансавую катастрофу. На думку амерыканскага эксперта, цяпер на сусветным рынку ёсць адразу некалькі бурбалак, якія могуць лопнуць у любы момант.

Зрэшты, працоўны фінансавы крызіс гучаць ужо не першы год. У ліпені 2018-га аналітыкі Bank of America адзначалі, што актуальная дынаміка на сусветным фондавым рынку падобная на тую, што была перад сусветным эканамічным крызісам у 1997—1998 гадах. А летась амерыканскі мільярдэр, заснавальнік інвестыцыйнай кампаніі Bridgewater Associates Рэй Далія ацаніў стан сусветнай эканомікі і прыйшоў да высновы, што новы фінансавы крызіс можа надыйсці ў найбліжэйшыя некалькі гадоў.

«Перыяд, у якім мы знаходзімся, вельмі падобны на 30-я гады мінулага стагоддзя», — сказаў Далія, адзначаючы падабенства актуальнай эканамічнай і палітычнай абстаноўкі з часам Вялікай дэпрэсіі ў ЗША. Ці спраўдзіцца гэтыя прагнозы, стане вядома ўжо ў найбліжэйшы час.

Захар БУРАК.

| Извещение о проведении аукционных торгов в Жабинковском районе Брестской области в частную собственность граждан Республики Беларусь по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов и земельных участков | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------------|
| № лота | Наименование объекта/адрес участка | Кадастровый номер | Общая площадь (га) | Начальная цена предмета аукциона (руб.) | Расходы по подготовке зем.-кадастр. док. (руб.) | Сумма задатка (руб.) |
| 1 | не завершенный строительством незаконсервированный многоквартирный жилой дом в г. Жабинка, ул. Муховецкая, 1 и земельный участок | 122550100001002737 | 0,1500 | 9 329,34 | 1 024,41 | 1 800,00 |
| 2 | не завершенный строительством незаконсервированный многоквартирный жилой дом в г. Жабинка, ул. Белорусская, 5 и земельный участок | 122550100001002021 | 0,1350 | 12 395,89 | 1551,12 | 2 400,00 |
| 3 | не завершенный строительством незаконсервированный многоквартирный жилой дом в Жабинковский с/с, д. Нагораны, ул. Брестская, 14 и земельный участок | 122580605101000008 | 0,1929 | 4 976,59 | 1 965,87 | 900,00 |
| 4 | не завершенный строительством незаконсервированный многоквартирный жилой дом в Жабинковский с/с, д. Зеленковщина, ул. Центральная, 8 и земельный участок | 122580604101000008 | 0,2387 | 5 561,63 | 1 749,70 | 1100,00 |
| Целевое назначение использования участков – строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома | | | | | | |
| Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи, не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. № 232 | | | | | | 2 700,00 рубля |
| Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи, не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220 и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь. | | | | | | |
| Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность. | | | | | | |
| При подаче документов на участие в аукционе граждане, представляющие паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. | | | | | | |
| Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов | | | | | | |
| Организатор аукционных торгов – КУППАПП «Жабинковская архитектура» | | задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУППАПП «Жабинковская архитектура» на р/с №BY30BLBV30120200216137001001 в ЦБУ № 402 ОАО «Белинвестбанк» г. Жабинка, ул. Свободы, 6а, код банка BLBVBV2X, УНП 200216137, ОКПО 148118831000 | | | | |
| Не завершенный строительством незаконсервированный многоквартирный жилой дом и земельный участок предоставляются в частную собственность победителю аукциона, либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие на предоставление предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, с условиями: | | | четный счет соответствующего сельского (районного) исполнительного комитета; | | | |
| • в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, в размере, определенном соответствующим протоколом аукционных торгов; | | | - внесения части платы за предмет аукциона – цена продажи не завершенного строительством незаконсервированного многоквартирного жилого дома, исчисленную пропорционально его удельному весу в начальной цене предмета аукциона, за вычетом расходов, понесенных на оплату оценки, предыдущему владельцу; | | | |
| - внесения части платы за предмет аукциона за вычетом суммы, причитающейся за не завершенный строительством незаконсервированный многоквартирный жилой дом на рас- | | | возмещения расходов, понесенные городским бюджетом по изготовлению земельного кадастровой документации и государственной регистрации земельного участка; | | | |
| | | | - компенсации организатору аукциона затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам | | | |
| | | | аукциона документации, необходимой для его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников); | | | |
| | | | • не позднее одного месяца с момента подписания акта приема-передачи получить разрешение на проведение проектно-исследовательских работ и строительство многоквартирного жилого дома и нежилых построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке; | | | |
| | | | • заключить договор на разработку проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома в течение 20 календарных дней с даты получения разрешения на проведение проектно-исследовательских работ и в срок, не превышающий 3 месяцев с даты заключения данного | | | |
| | | | договора, обеспечить ее изготовление; | | | |
| | | | • представить изготовленную проектную документацию для утверждения в Жабинковский исполнительный комитет в течение 30 календарных дней с даты ее изготовления; | | | |
| | | | • завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией; | | | |
| | | | • подать заявление о государственной регистрации права на не завершенный строительством незаконсервированный многоквартирный жилой дом и частной собственности на земельный участок Жабинковского бюро Кобринского филиала РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся | | | |
| Аукцион состоится 22 апреля 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Жабинка, ул. Кирова, 65 (зал заседаний). | | | | | | |
| Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 23.03.2020 г. до 17.00 16.04.2020 г. (время работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Жабинка, ул. Свободы, 6а. Контактные телефоны: 8 (01641) 32337, 8 (01641) 32546. Сайт: www.gki.gov.by | | | | | | |